ГАЗЭТА РАБОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ БЕЛАРУСІ

ПРОЛЕТАРЫ ЎСІХ КРАЁЎ, ЯДНАЙЦЕСЯ!

ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

ОРГАН ЦЭНТРАЛЬНАГА І МЕНСКАГА КАМІТЭТАЎ ЛЕНІНСКАГА КОМУНІСТЫЧНАГА САЮЗУ МОЛАДЗІ БЕЛАРУСІ

№ 17 (399) Серада, 9 лютага 1927 г. | Выходзіць тры разы на тыдню: у сераду, пятніцу і нядзелю | Год выд. VI. | Рэдактар прымае ад 12 да 2 гадз. дню. Сакратар ад 10—12 і ад 2—3 гадз. дню. Тэл. № 903 | Адрас Выдавецтва ЦК ЛКСМБ, Чырвонай Зьмены» Менск, Комсам. 25.

Рабоча-сялянская моладзь Савецкай Беларусі--будзь напагатове.

Узмацняй гаспадарчае будаўніцтва. Узмацняй справу абароны і ваенізацыі нашай краіны. Разгортвай культурнае будаўніцтва. Толькі так можна забясьпечыць політыку міру і далейшы ўзрост і ўзмацненьне СССР!

Больш вытрыманасьці, больш творчай працы.

Англія ўзяла курс на вайну. Ёй ўсё-роўна, з кім ваяваць. Ёй толькі трэба аднавіць свой парушаны аўторытэт і уплыў, якія яна страціла за апошнія гады, асабліва з часу стварэньня Саюзу Савецкіх Рэспублік.

Саюз Савецкіх Рэспублік, гаспадаром у якім зьяўляецца пролетарыят, працоўныя масы, СССР, які вызваліў усіх нявольнікаў, даў волю ўсім нацыям, якія існавалі і прыгнечваліся на тэрыторыі ранейшай царскай Расіі,—непасрэдна сваім існаваньнем зьяўляецца прыкладам, заклікам да працоўных усяго сьвету, каб яны па нашаму прыкладу скінулі ярмо капіталізму.

Англія ўсё-б нам даравала: усе даўгі, маемасьць, якую мы конфіскавалі, нават больш гэтага: яшчэ-б пазычыла, каб мы толькі крыху зьмянілі сутнасьць нашае дзяржавы ў больш «дэмократычны» бок: г.зн., каб і мы прыгнечвалі малыя нацыі каб і мы зьдзекаваліся над пролетарыятам, каб і мы расстрэльвалі і у астрогі сялян назаганялі, адным словам, зрабілі-б ўсё тое, што робіцца ва ўсіх буржуазных «дэмократычных і культурных» дзяржавах.

Каб мы гэтак зрабілі, тады-б ніякага абурэньня ня было. Але яны пакуль бачаць, што па нашаму прыкладу ангельскі пролетарыят організоўвае ўсеагульную забастоўку, яны бачаць, што натхнёныя нашай перамогай, нашым соцыялістычным будаўніцтвам працоўныя масы Кітаю,—рабочая кляса з сялянствам паўсталі супроць сваіх векавых прыгнятацеляў ангельцаў; за Кітаем паўстаюць галяндзкія калёніі, за імі ангельскае войска у Індыі і г. д. Англія бачыць, што яна сядзіць на вялізным вогнішчы, якое павінна спаліць увесь той лад, які гадамі створан ангельскім кансэрватызмам. Англія пужаецца страціць свае калёніі, свае панаваньне.

Прыказка кажа, што чалавек, які тоніцца, нават за саломінку хапаецца. Ангельскі ўрад, вырашаючы пытаньне аб разрыве англа-савецкага дагавору, сам папаў у гэткае становішча, калі ня ведае, што зрабіць: ці ўхапіцца за саломінку і пайсьці на часовае заміраньне з сваім клясавым ворагам, ці падрубіць сук, на якім ён сядзіць зараз і абарваць дыплёматычныя адносіны з СССР. Вось становішча, якое стварылася ў выніку падзей апошняга часу.

Англія трымае курс на разрыў, яна імкнецца ўцягнуць ў свой саюз Францыю-Італію, Нямеччыну і перш усяго меншавікоў, якія заўжды гатовы прыслужыць сваім гаспадаром-хлебадаўцам.

Што высоўваецца у якасьці асноўных прычын, якія змаглі-б аб'яднаць гэтыя дзяржавы для агульнага выступленьня супроць СССР?

Непасрэдна існаваньне СССР выклікае у іх найвялікшае абурэньне. Посьпехі нашай соцыялістычнай гаспадаркі—другая прычына. Рабочыя дэлегацыі, якія у нас былі, пераканаліся, што ўсё, што меншавіцкі і буржуазны друк піша аб нас, гэта ня больш, як мана і плёткі; аб гэтым гавораць нават рабочыя меншавікі,—што зразумела выклікае вялікае імкненьне да нас з боку сусьветнага пролетарыяту, а з другога боку нянавісьць з боку фашысцкай буржуазеі,—вось трэцяя прычына. Рабочыя масы ўходзяць з-пад уплыву буржазіі і іх дапаможнікаў меншавікаў, расьце уплыў комуністычных партый, ідзе зьбіраньне комуністычных сіл,—вось чацьвёртая прычына. Бурліць Ўсход, шматміліённы Кітай крок за крокам заваёўвае правы на самастойнае існаваньне народы Ўсходы лічаць СССР сваім сябром і абаронцам,—вось пятая прычына, якая разам з вышэйазначанымі складае тую частку прычын, якія кідаюць ангельскіх і іншых консэрватараў на разрыў з намі.

Політыка савецкай улады была і будзе політыкай міру. Політыка буржуазеі была і будзе—падрыхтоўка новай вайны, падрыхтаваць узброены напад на нас, а меншавікі дапамагаюць буржуазеі ў яе політыцы.

У адказ на гэта мы павінны ўзмацніць прапаганду міра, але адначасова кожны рабочы і селянін павінен пакласьці ўсе сілы к таму, каб абароназдольнасьць нашай краіны была на належным узвышшы. Ёсьць у нас яшчэ адна моцная абарона—гэта рабочая кляса ўсяго сьвету.

Пролетарыят усяго сьвету выказвае свае братэрскія адносіны да нас. Ён наш верны хаўрусьнік. Ангельскі пролетарыят у патрэбны час спыніць усе тыя варожыя мерапрыемствы, якія рыхтуюцца супроць нас. Кожны новы посьпех на нашым гаспадарчым фронце яшчэ больш ўлівае бадзёрасьці ў працоўных усяго сьвету, прымушае іх яшчэ больш абараняць СССР ад усякіх нападаў з боку буржуазіі.

Моцная абарона, гаспадарчая моц, хаўрус рабочых ўсяго сьвету, — вось што ўстрымлівае і будзе ўстрымліваць імпэрыялістаў ад вайны з намі. Рабочыя і сяляне нашае рэспублікі пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі на кожную небясьпеку адкажуць яшчэ большым згуртаваньнем сваіх шэрагаў, каб любы вораг зламаў сабе шыю аб нашу магутнасьць.

Нас імкнуцца справакаваць на вайну. Не падацца на правакацыю, больш вытрыманасьці, творчай працы пад нашай абаронай і будаўніцтвам—нашы задачы ў гэты складаны момант.

Прэч драпежны фашызм Пілсудчыны!

(Рэзолюцыя групавога сходу комсамольцаў Ляхаўскага раёну).

Мы комсамольцы—рабочыя, служачыя і вучнёўская моладзь Ляхаўскага раёну заслухаўшы даклад аб тэроры польскага фашызму над рабочымі і сялянамі Заходняй Беларусі, шлем свае братэрскае прывітаньне рабочым і сялянам Заходняй Беларусі і усёй рабоча сялянскай моладзі, якія вядуць барацьбу з крывава-белым арлом фашызму.

Польскі пан і польскі буржуй з благаславеньнем каталіцкага крыжа і соцыял-згоднікаў у дзікай злосьць супроць «халопскай» рэволюцыі, бізуном, штыхом і кулямётам супакойваюць рабочых і сялян, якія вядуць барацьбу за права быць вольнымі ад паноў.

За сьпіною фашысцкай разьюшанай шайкі Пілсудзкага, відна поўная злосьці морда ангельскага банкіра, якая надштурхвае на новую авантуру супроць СССР. Утапіць у крывавым моры вызваленчы рух у Заходняй Беларусі дзеля таго, каб потым накіраваць легіёны Пілсудзкага на СССР—такі вымысел ангельскай і польскай буржуазіі.

Але ня будзе гэтага. Крывавая вясельле буржуазіі кончыцца яе-ж пагібельлю. Узмацняецца растучы вал рэволюцыйнага руху, ўзмацняюцца шэрагі пролетарыяту і сялянства у барацьбе з імпэрыялізмам.

Расьце новае пакаленьне рабоча-сялянскай моладзі, якая будзе магільшчыкам буржуазіі.

СССР будзе непарушана стаяць маяком для ўсіх, якія змагаюцца за вызваленьне ад капіталізму. Мы вайны ня хочам, але калі яе нам навяжуць, мы заўсёды гатовы адстаяць межы СССР.

Яшчэ большая і цясьнейшая сувязь з Чырвонай Арміяй.

Комсамольцы моладзь, усе як адзін за узмацненьне вайсковай магутнасьці СССР. Вывучайце больш вайсковую справу!

Комсамол павінен стаць на чале працы па ваенізацыі насельніцтва. Будзьце ініцыятарамі організацыі стралковых сэкцый пры фізкультгуртках. Пашырайце сетку гурткоў таварыства садзейнічаньня абароны!

Памятайце заўсёды аб гэроічнай барацьбе рабочых і сялян Заходняй Беларусі, дапамажэце ім у гэтай барацьбе матэр'яльна, організуйце збор сродкаў для пакутуючых у турмах Польшчы!

Ўзмацняйце шэрагі МОПР'у!

Няхай жыве вызваленьне рабочых і сялян Заходняй Беларусі!

Прэч драпежны фашызм Пілсудзкага.

Няхай жыве рэволюцыйная моладзь пад сьцягам КІМ'у!

Гарачае прывітаньне вязьням польскіх турам.

(Рэзолюцыя групавога сходу рабочай моладзі Гарадзкога раёну г. Менску).

Комсамольцы і беспартыйная моладзь Гарадзкога раёну г. Менску заслухаўшы даклад аб становішчы ў Польшчы і Заходняй Беларусі, констатуе разгул польскага фашызму з мэтаю разгрому нацыянальна-рэволюцыйнага руху рабочых і сялян Заходняй Беларусі.

Політыка Пілсудскага, фашысцкі пераварот у Літве і спроба фашыскага перавароту ў Латвіі асновааны на політыцы ангельскага імпэрыялізму і вызначаюць небясьпеку новай бойкі з мэтай разгрому адзінай краіны саветаў, якая будуе соцыялістычную гаспадарку—СССР.

Нацыянальна-рэволюцыйны вызваленчы рух Заходняй Беларусі і Украіны перашкаджаюць вымыслам ангельскага імпэрыялізму, які праз фашысцкіх катаў Польшчы і другіх абкружаючых СССР дробных дзяржаў, імкнецца разбурыць Савецкі Саюз. Пілсудзкі ўзяўся за ажыцьцяўленьне загаду консэрватыўнага ўраду Ангельшчыны і хоча разграміць беларускую рабоча-сялянскую Грамаду.

Але ня будзе гэтага!

Няхай ведае сусьветны фашызм, што мы рабочая моладзь папершаму сыгналу пролетарскай дзяржавы СССР пойдзем, як адзін у шэрагі рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі, каб адбіць усякія спробы міжнароднага імпэрыялізму, і пашкодзіць мірнаму будаўніцтву соцыялізму ў нашай краіне.

Для гэтага нам комсамольцам і беспартыйнай рабочай моладзі неабходна больш узмацніць нашу сувязь з Чырвонай Арміяй, узмацніць вывучэньне вайсковай справы, стаць першымі застрэльшчыкамі ваенізацыі насельніцтва і пашырыць шэрагі Таварыства Садзейнічаньню Абароне Авіяхім.

Мы выносім з абурэньнем свой гучны протэст супроць зьдзекаў разгулу польскага фашызму над рабочымі і сялянамі Заходняй Беларусі, якая ператварылася ў турму. Мы шлем свае гарачае прывітаньне вязьням польскіх турам, рабочым і сялянам і рабоча-сялянскай моладзі Заходняй Беларусі. Выказваем нашу надрыхтаванасьць дапамагаць ім матар'яльна і маральна шляхам збору сродкаў і узмацненьнем шэрагаў МОПР'у

Прэч польскі фашызм, які кіруецца ангельскім імпэрыялізмам!

Няхай жыве вызваленча-рэволюцыйны рух Заходняй Беларусі!

Пілсудзкі--гэта вайна.

Выступленьне ў сойме дэпутата-комуністага Сахацкага.

У польскім сойме, у спрэчках па бюджэту вайсковага міністэрства комуністычны дэпутат Сахацкі заявіў: «У нас складалася цьвёрдае ўражаньне аб Пілсудзкім: Пілсудзкі — гэта вайна. Спробы ажывіць пятлюраўшчыну, захады прадажных здраднікаў украінскіх і беларускіх мас, скандальныя нападкі на Грамаду і яе дэпутатаў — усе гэта сьведчыць аб спробах ачысьціць поле». Комуністычная фракцыя,—закончыў Сахацкі,—кідае масам лёзунг: «Вайна—вайне».

Новыя расстрэлы комуністых у Літве

Расстрэлы зьявіліся для компартыі нечаканасьцю

У зьвязку з паведамленьнем аб прысудзе да кары сьмерцю, які вынесены тром літоўскім комуністым (т. т. Стражасу, Казакевічусу і Алексіунасу) старшыня літоўскай сэкцыі Комінтэрну т. Ангарэціс паведаміў супрацоўніка ТАСС аб наступным: «Новыя прысуды да кары сьмерцю трох літоўскіх комуністаў зьяўляюцца для нас нечаканасьцю. Засуджаныя таварышы ня былі раней разам з іншымі комуністамі арыштаваны. Як відаць, прысуд зьяўляецца вынікам правакацыі з боку літоўскага ураду».

Зацьверджаньне конфіскацый беларускіх газэт.

Гэтымі днямі віленскі акруговы суд зацьвердзіў конфіскацыю № 8-га беларускае газэты «Наша справа» за 10-е студзеня г. г. і № 2 «Народнага Звону» за 10-І-27 г.

Абедзьве газэты абвінавачаны ў зьмяшчэньні вестак «процідзяржаўнага» характару.

Конфіскацыя «Сялянскае Нівы».

Апошнія два нумары «Сялянскае Нівы» сканфіскаваны поліцыяй. Гэта першыя конфіскацыі ад пачатку існаваньня газэты «Сялянскага Саюзу», які быў дагэтуль вельмі пажаданым для польскае ўлады, пакуль стараўся аплёўваць Грамаду і яе дзеячоў. Цяпер, калі ўрад сам узяўся за адкрытую барацьбу з Грамадой, «Сялянская Ніва» страціла ласку і тое, што ёй раней дароўвалася, цяпер уписваецца ў яе рахунак, як беларускай газэце.

Фашызм змагаецца з беларускім культурным рухам.

15-га студзеня ў Горадні меўся адбыцца беларускі спэктакль-вечарына, наладжаная горадзенскай акруговай управай Таварыства Беларускае школы.

Перад самым пачаткам спэктаклю ў тэатр зьявілася поліцыя і арыштавала ўсіх артыстаў, пратрымала іх усю ноч і толькі раніцаю звольніла.

Такім чынам гэта беларуская вечарына была сарвана праз поліцыю.

Менская організацыя ЛКСМБ.

Да 3-яй конфэрэнцыі.

Менская акруговая організацыя за час з 2-й на 3-ю акруговыя конфэрэнцыі (сьнежань 25 г.—студзень 1927 г.) вырасла на 2976 чалавек, што складае 35,9 проц.

На 1-е студзеня гэтага году організацыя па стану і соцыяльнаму становішчу прадстаўляе наступны малюнак:

Усяго	Стан: Мужчын	Стан: Жанчын	Соц. становішча: Рабочых	С.-г. раб. і батр.	Сялян: Бедн.	Сялян: Серад.	Самат.	Іншыя
8286	6377	1909	3444	667	2301	906	151	817

Акрамя гэтага маецца 957 чалавек кандыдатаў у сябры ЛКСМБ, такім чынам, організацыя налічвае ўсяго 9243 чал.

Прагледаючы гэту табліцу і прыраўніваючы яе з лічбамі складу організацыі на 1-е сьнежаня 25 году (2-я конфэрэнцыя) можна зрабіць наступныя грунтоўныя вывады:

— Павялічаньне даяўчат у організацыі на 3,8 проц., але ўсё-ж наліччаа іх у колькасьці 33,3 проц. трэба лічыць не здавальняючым і працу па ўцягненьні дзяўчат у комсамол, асабліва сельска-гаспадарчых работніц і батрачак, а таксама сялянак, падыходзячыя да саюзу па соцыяльнаму становішчу, трэба ўзмацніць.

Рабочы асяродак у організацыі, ня гледзячы на вялікі рост за лік сялянскай моладзі, ня толькі захаваўся, але і павялічыўся на 0,6 проц., што сьведчыць за сыстэматычную працу па выпаўненьні лёзунгу «100 проц. рабочай моладзі ў комсамол», аднак, адсутнічаньне вучоту рабочай моладзі не дазваляе судзіць аб ступені выпаўненьня гэтага лёзунгу.

У росьце за лік батрацтва і сельска-гаспадарчых рабочых у абсолютных лічбах, зразумела, ёсьць павялічэньне, але дзякуючы павялічэньню проценту рабочых і вялікаму росту за лік сялян бядняков, процант батрацтва і сельска-гаспадарчых рабочых зьменшыўся на 0,9 проц.

Акруговая конфэрэнцыя павінна даць дырэктыву аб узмацненьні працы па уцягваньню іх у шэрагі комсамолу.

(Працяг у чарговым нумары).

Будзем узмацняць тыл!

(На адчыненьні 3-яй Менскай акруговай конфэрэнцыі ЛКСМБ).

Актыў дванаццацітысячнай комсамольскай арміі Меншчыны. Большасьць іх—знаёмы паміж сабою. Мала таго, што знаёмы—дэлегаты конфэрэнцыі—гэта неразрыўны клубок комсамольскай энэргіі, бальшавіцкай перакананасьці ў канчатковую пролетарскую перамогу.

Шчыра апавядаюць адзін другому пра працу ў сваім раёне, радасна дзеляцца вопытам практычных дасягненьняў у галіне гаспадарчага адбудаваньня.

Некалькі дэлегатаў, сярод іх тры дзяўчыны, адчуваюць сябе ўзбударажана: моцнае электрычнае сьвятло прымушае іх сэрцы больш сьціснуцца, каб запасьці энэргіі і моцы для яшчэ большага асьвятленьня менскай вёскі і мястэчка. Гэта новы актыў, выхаваны на практычных перамогах у соцыялістычным будаўніцтве.

* * *

Першае слова тав. Шалімы пры адчыненьні конфэрэнцыі было аддадзена нашаму міжнароднаму становішчу, экономічнай моцы Савецкай Беларусі, якая стаіць на рубяжы двух сьветаў, катаваньням нашых братоў у Заходняй Беларусі.

І трэба-было толькі ўспамянуць рубеж... захад... бізун пана Пілсудзкага... фашысцкія тэроры, як у кожнага з прысутных кіностужкай мільганулі ў галаве усе вялікія, ніколі нячуваныя падзеі апошніх месяцаў.

Іх не забудзе працоўная моладзь Савецкай Беларусі! Яна памятае «ласку» Пілсудзкага яшчэ з 20-га году. А таму сёньня ўспамінае, каб на злосьць азьвярэлым катам яшчэ больш зьяднацца ў адну сям'ю якая лёгка вырашыць ўсе, нават і досыць цяжкія, задачы нашай саюзнай працы.

Ад імя Акруговага Камітэту КП(б)Б вітае конфэрэнцыю тав. Ляўкоў. Ён проста заяўляе аб жаданьнях Англіі ў адносінах да Савецкага Саюзу, аб замерах ангельскага найміту маршала Пілсудзкага. Яго словы ўважліва слухаюцца дэлегатамі не для таго, каб выслухаць іх, а для таго, каб яшчэ больш спазнаць мірную, дружалюбную політыку комуністычнай партыі, каб навучыцца яшчэ больш узмацніць наш савецкі тыл. Рэч ідзе аб ваенізацыі рабоча-сялянскіх масаў.

Таварышы чырвонаармейцы, якіх часьці прыслалі для перадачы конфэрэнцыі гарачага прывітаньня просяць дэлегатаў прыняць усе захады да таго, каб шматтысячны рабоча-сялянскі маладняк Меншчыны «сябе мабілізаваў», быў напагатове з гордасьцю адбіць спробы нападаў капіталістых на пролетарскую рэспубліку.

Беспартыйная дзяўчына з гуртка кройкі і шыцьця пры Менскай ШСМ тав. Пятровіч таксама ведае, як жывецца яе сёстрам у капіталістычных краінах, як прыходзіцца маткам паліваць горкімі сьлязьмі ахварбованыя сыноўскаю кроўю загоны. Таму яна сёньня заяўляе конфэрэнцыі Менскай організацыі комсамолу—свайму кіраўніку—што «сёньня мы вучымся для таго, каб у патрэбны момант пайці на вайну і шыць там рубашкі для нашых байцоў».

Перапоўненая заля на такія заклікі агоньчыкамі вочаў выпісвала—будзем узмацняць наш тыл, бо тая армія пераможа, якая будзе мець адкуль чэрпаць новыя надзейныя сілы для папаўненьня сваіх шэрагаў!

* * *

Пасьля ўрачыстай часткі, дэлегатаў конфэрэнцыі павесяліў комсамольскі оркэстр клюбу «КІМ» і паважаны дзядзька Галубок са сваёю трупай.

Асабліва дэлегатам спадабалася іграньне Галубка на гармоніку і беларускія народныя скокі.

Дэлегат З.

ВУЧЫМСЯ КРОІЦЬ І ШЫЦЬ

У Нова-Беліцкай школе навучаецца 150 работніц

У гуртках кройкі і шыцьця дзяўчаты вучацца грамаце

Практычнай і конкрэтнай працай зьнішчым хворыя погляды на дзяўчыну, павялічым процант апошніх у Саюзе

10 машын і 150 вучняў.

Школа асьвядоміла 30 дзяўчын.

Сярод дыму фабрычных труб рабочага насёлку **Нова-Беліцы**, у клопаце штодзённага жыцьця часта непрыкметна прывіваюцца расточкі новага рэволюцыйнага быту, якія растуць і разрастаюцца у цэлыя стройныя дрэвы.

У маленькім пакойчыку клюбу фабрыкі «**Везувий**» стройным шэрагам расстаўлены 10 швэйных машын. Штодзённа ў гэтым маленькім прыгожа абсталяваным пакойчыку, увабранага портрэтамі Леніна, Сталіна і інш. убачыш дзесяткі два нахіліўшыхся над машынамі жаноцкіх галоў.

Час ад часу маўчаньне працаўніц перарываецца жартамі, цікавымі слоўцамі.

У часе працы нават бадзёрыя комсамолкі з падстрыжанымі валасамі прыціхаюць або мурлычаць песенькі у такт стракатаньняў машын.

Адных жанчын зьмяняюць другія. Так чаргуюцца усе вучні.

Гудзе першы гудок і пакойчык з машынамі напаўняецца цішынёй. Адна за другою схінуўшы кавалачкі матэрыі хаваюцца за вялікімі фабрычнымі дзьвярмі. Трэці гудок. Зноў пакойчык ажывае і запаўняецца пахам пралай асіны і сасны, які прынесьлі работніцы з фабрыкі запалак і лесазаводу.

Цікавы пакойчык!

Яго ведаюць 150 работніц і жонак рабочых, пра яго гавораць у многіх кватэрах рабочых Нова-Беліцы.

* * *

Восеньню мінулага году жанаддзел арганізаваў раённую Нова-Беліцкую школу **кройкі і шыцьця**. У школе займаецца 150 работніц Нова-Беліцы. Большай школы, як гэта—няма ні у Гомельскай акрузе ні у суседніх ёй.

Сярод 150 вучняў макаўкамі вылучаюцца сваімі чырвонымі хусткамі маладых дзяўчаты-работніцы

Большасьць з іх беспартыйныя, нядаўна прыбыўшыя на фабрыку. «Не хадзелі раней іці у школу, апавядае сялянская дзяўчына, нядаўна прыехаўшая на фабрыку, думалі лепш нагуляць, куды схадзіць у вольны час, а не іці вучыцца шыць».

— «Мая таварышка Анька Жукава так праз гэту школу і у комсамол паступіла».

І такіх Анек школа дала Комсамолу шмат. Маладыя дзяўчаты у школе—гэта дрожджы, якімі падтрымоўваецца вясёласьць і радасьць у часе занятқаў.

Але за тое і насьміваюць дзяўчаты добра! Ёсьць у школе **комсамолка** Лабачова і дзьве беспартыйныя дзяўчыны—Саракалетава і Краўчанка, якімі не нахваліцца кіраўніца школы тав. Шэрман-Ледзевіч.

Пажылых жанчын, якія да школы умелі крышку шыць—і тых выперадзілі гэтыя дзяўчаткі!

Няпісьменных, побач з навучаньнем шыцьцю і краеньню навучаюць чытаць і пісаць.

Ці у насьценную газэту напісаць, ці сшыць палатно ў клюб для кіно-стужкі—дзяўчаты энэргічна самі працуюць і за сабою цягнуць усю школу.

У школе праводзяцца політ-гутаркі і гутаркі пра новы быт. Маладняк прыняў не апошні ўдзел у абсьледваньні райсавету, яселяў, якое правяла школа.

Алесь Беларус.



Работніца зав. „Красный Деревообделочник“ тав. Саракалетава. У школе кройкі і шыцьця навучылася грамаце.



Работніца фабрыкі „Везувий“ тав. Краўчэнка.

Працягваць пачын.

(Зарэчча, Смалявіцкі р., Меншчына)

Каб уцягнуць дзяўчат у ячэйку, каб іх крышку загадзе асьвядоміць былі утвораны гурткі: драматычны і харавы, у якіх актыўна працуюць нашы маладыя батрачкі і сялянкі.

У ячэйку ужо запісалася 9 дзяўчын, з іх тры на адказнай грамадзянскай і комсамольскай працы.

Трэба спадзявацца, што Жодзінская ячэйка у далейшым яшчэ з большай аддана сьцю будзе дапамагаць нашай дзяўчыне выкарабкацца з цемры.

Шыем і кроім.

(Вільшчынская ячэйка ЛКСМБ. Койданаўскага раёну).

Згодна пляну працы нашай ячэйцы трэба было організаваць гурток кройкі і шыцьця, для вясковай моладзі—дзяўчат. Пытаньне стаяла на пасяджэньні бюро ячэйкі, дзе ухвалілі: дагаварыцца з вытворчай сэкцыяй пры ПСМ аб організацыі гэтага гуртку.

Вытворчая камісія выпрацавала плян, які узгодніла з бюро ячэйкі. Гурток распачаў сваю працу ў сьнежні месяцы мінулага году.

На занятқі прыходзіць 45 дзяўчат з бліжэйшых трох вёсак. Гурток працуе 2 разы ў тыдзень. У якасьці кіраўнікоў працуе 2 комсамольцы-краўцы.

Дзяўчаты з посьпехам вывучаюць кройку верхняй адзежы і споднай, навучаюцца як трэба абыходзіцца з швэйнай машынай.

Перад занятқамі гуртка (пакуль зьбяруцца усе дзяўчаты) сябар ячэйкі праводзіць гутаркі на розныя тэмы.

НЭЙЧ.



Распачала працу

Менская Акруговая Конфэрэнцыя ЛКСМБ.

5-га лютага к 6 гадзіне пачынае напаўняцца клюб дэлегатамі.

На сцене тав. Шаліма адчыняе конфэрэнцыю.

На конфэрэнцыі прысутнічае 156 чалавек з рашаючым голасам.

Абіраецца прэзыдыум, сакратарыят і мандатная камісія.

Хваляй воплескаў сустракаюць дэлегаты абвестку тав. Шалімы аб прыбыцьці марака прадстаўніка на конфэрэнцыю ад падшэфнага лінкору «Парыская Комуна» і прапанову абраць яго ў склад прэзыдыуму.

Наказ партыі.

Менскай Акруговай організацыі ў асобе яе 3-яй конфэрэнцыі ад АК КПБ шчырае прывітаньне—вітае конфэрэнцыю т. Ляўкоў.

Таварышы, Вы сабраліся на конфэрэнцыю для падвядзеньня вынікаў свае працы, а таксама для прагляду сваіх дасягненьняў і недахопаў.

Праца конфэрэнцыі павінна выхадзіць з асноўных задач КПБ. Практычная праца конфэрэнцыі павінна праходзіць над кутом соцыялістычнага будаўніцтва нашае краіны.

Наш комсамол за мінулы год мае вялікія дасягненьні, але ён мае і свае недахопы.

Лічбы пакажуць нам гэта.

У выніку перавыбарнай кампаніі ў ЦРК у мінулым годзе, комсамольцаў было—6 проц., у гэтым годзе мы маем зьніжэньне—5,8 проц. і гэта ў тых умовах, калі наш комсамол колькасна ўзрастае.

У вёсцы мы таксама маем рост комсамолу, але ў мінулым годзе на кіруючай коопэратыўнай працы было 12 проц., а ў гэтым—абрана ўсяго 5,3 проц.

Сапастаўляючы лічбы мы бачым, што пры колькасным узросьце акруговай організацыі, процант ўдзелу ў кіруючай коопэратыўнай працы зьнізіўся. Тут трэба адшукаць тыя прычыны ў зьвязку з якімі праходзіць гэтае зьніжэньне.

Возьмем таксама перавыбары сельсаветаў. У мінулым годзе ў сельсаветах было абрана 200 комсамольцаў, у гэтым годзе 199 ч. Тут таксама крокаў наперад не заўважваецца. На нашай 3 конфэрэнцыі, нам трэба намеціць тыя шляхі па якіх мы можам зьнішчыць прычыны зьніжэньня проценту нашага ўдзелу ў грамадзкай працы і вызначыць крокі ў далейшай працы.

У нас у комсамоле няма яшчэ рацыяналізацыі працы, на што трэба зьвярнуць сур'ёзную ўвагу. Ленінінскае выхаваньне організацыі павінна быць асяродкам нашае працы, без якога мы ня зможам прымаць належнага удзелу ў нашым будаўніцтве.

Мы у апошнія часы сачылі за разгромам Пілсудзкім Беларускай Грамады; Румынія, Літва рыхтуюцца да вайны, політыка Англіі таксама накіравана на тыя краіны, якія абкружаюць нас, яна хоча скарыстаць гэтыя краіны супроць нас. Мы бачым, што каштарыс на вайсковую справу у імпэрыялістычных краінах узрос на 100 проц., пагэтаму нам трэба быць баяздольнымі, нам трэба пытаньне ваенізацыі паставіць на належную вышыню, і я думаю, што яно займе належнае месца на акруговай конфэрэнцыі.

Абаронім горад Леніна.

Ад лінкору «Парыская Комуна» вітае конфэрэнцыю тав. Самарын.

Таварышы! Дазвольце вітаць Вас ад імя асабовага складу лінкору «Парыская Комуна» і паднесьці Вам падарунак, зроблены самымі чырвонафлётцамі (модель мінаносцу).

Заходняя буржуазія рыхтуецца да нападу на нас, але мы кажам, што і ў нас порах заўсёды сухі.

Наш Чырвоны Балтфлёт сумее заўсёды абараніць горад Леніна.

Няхай жыве спайка комсамольцаў з флётам.

Конфэрэнцыя адаб'е нашы думкі.

Тов. Выменец вітае конфэрэнцыю ад рабочай моладзі Менскага вузлу МББ—чыгункі. Комсамольцы і рабочая моладзь шлюць свае гарачае прывітаньне конфэрэнцыі. У галоўным наша моладзь імкнецца да вывучэньня ленінізму, да паляпшэньня экономічнага становішча. Я спадзяюся, што 3-я акруговая конфэрэнцыя гэтыя думкі і надзеі адаб'е ў сваёй працы.

Гурток кройкі і шыцьця прыслаў падарунак.

Ад беспартыйных дзяўчат Койданаўскага раёну з прывітаньнем выступае тав. Пятровіч, якая падносіць конфэрэнцыі падарунак: плякат вышыты на палатне дзяўчатамі-сябрамі гуртку кройкі і шыцьця.

Ваенізаваць менскую організацыю.

Ад комсамольцаў Самарскай імя Ангельскага пролетарыяту дывізыі 3-яй Менскай Акруговай конфэрэнцыі перадае гарачае прывітаньне т. Шухардзін.



Тав. Шухардзін.

Комсамольская організацыя дывізыі за мінулы год мае вялікія дасягненьні у сэнсе росту за лік прышоўшых у армію сялян, а таксама ў павялічэньні партаспродку ў організацыі, у галіне абучэньня чырвонаармейцаў і ўзмацненьня дысцыпліны. Наша організацыя заваявала вялікі аўтарытэт сярод беспартыйных чырвонаармейцаў. Наша організацыя добра зьвязана з Менскай організацыяй КСМ, асабіста з гарадзкім яе районам, нам трэба быць баяздольнымі, асабліва Менскай організацыі КСМ, якая стаіць на мяжы Савецкай і капіталістычнай краіны. Ваенізацыю нашай комсамольскай організацыі, патрэбна паставіць на першы плян. Комсамольцы-чырвонаармейцы даручылі мне перадаць падарунак зроблены самымі комсамольцамі. Ён уяўляе з сябе чарнільны прыбор. Але мы падносім яго не дзеля таго, каб развадзіць больш папяровай валакіты. Зусім не. Мы жадаем, каб з яго нашым нізавым організацыям пісаліся дзелавыя ўказаньні.

Пасьля выступленьняў Баранавай (рабмол.) і Камолава (пагранічн.) з адказным словам выступіў т. Шнэйдэр, які запэўніў выступаючых і асабіста вайсковых, што Менская організацыя заўжды гатова паўтарыць гісторыю 1918—19 г. г.

Рабочай моладзі мы кажам, што акруговая конфэрэнцыя патрабуе ад яе больш працы, больш вытрымана сьці і спайкі, каб забясьпечыць пролятарскае кіраўніцтва нашай організацыяй.

Сялянскай моладзі мы таксама адказжам, што мы заўжды стаім за паляпшэньне жыцьця сялянскай моладзі, за культурнае разьвіцьцё.

Наша конфэрэнцыя пры актыўным удзеле ўсяе рабочай моладзі будзе добра і дзелавіта працаваць пад кіраўніцтвам Комуністычнай партыі.

* * *

На гэтым урачыстае пасяджэньне конфэрэнцыі зачыняецца.

А заўтра 1-м пытаньнем—справаздача ЦК ЛКСМБ

Р. Г—н.

Чарговы агляд

пад шкляным калпаком конфэрэнцы[і]



Дзеньнік конфэрэнцы[і]

На пасяджэньні конфэрэнцыі ў нядзелю, 6-га лютага быў заслухан даклад Бараньнікава аб працы ЦК ЛКСМБ.

Даклад, спрэчкі, у якіх выказалася 28 чалавек заключнае слова занялі ранешняе і вячэрняе пасяджэньні.

У панядзелак, 7 лютага была заслухана справаздача тав. Шаліма аб працы АК ЛКСМБ і садаклад Акр. бюро ЮП тав. Ільліна. Вячэрняе пасяджэньне заняла спрэчкі па дакладам АК ЛКСМБ. Для выступленьня ў спрэчках запісалася 75 чалавек.

СЛУХАЙ КОМСАМОЛКА!

(Наказ комсамолцы да міжнароднага дню работніц)

Праводзячы чарговы міжнародны жаночы дзень, мы можам сапраўды паказаць некаторыя дасягненьні у нашай працы сярод дзяўчат. Лічба дзяўчат у Комсамоле вырасла з 12 проц. да 20 проц. Зараз іх цэлая вялізная армія—400000. У школы фабзавучу сталі пападаць ужо не адзінкі, а як правіла у новым наборы быў адведзены вызначаны процант і дзяўчатам. У брэні замацоўваецца за вытворчасьцю таксама вызначаны процант дзяўчат. Прычым на вытворчасьці у школе фабзавучу, у брыгадзе дзяўчына паказвае сябе ня горшым працаўніком, як хлапец. А вытворчасьць-жа была тым «сьвятым сьвятых» куда пушчалі дзяўчыну толькі для чорнай працы.

У нас ёсьць шмат іншых посьпехаў і дасягненьняў у працы сярод дзяўчат. Забываць аб іх нельга, наогул іх трэба паказаць у дзень работніцы і не ў сухіх дыяграмах, справаздачах, дакладах, а паказаць жывых людзей, сваімі рукамі, якія твораць свою долю.

Але мы будзем гаварыць ня толькі аб посьпехах. Наша слова ня толькі аб комсамолцы, але аб яе задачах. 400.000—гэта армія.

Наша слова сёньня—да ўсяе гэтае арміі, да кожнага салдата не асобна.

Помні, што па вакзалах вуліцах ходзяць дзесяткі і сотні тысяч беспрытульных. Кім яны будуць? Ці будучая пагроза мірнага насельніцтва, пастаянныя брадзягі ці з моцнаю воляю, прывучаныя да суровай барацьбы будаўнікі новага жыцьця? Справа у вас і увазе і дапамозе. На дапамогу можна падасьпець у час і яны будуць гарадзкімі пролетарыямі, будаўнікамі, якім прадстаяць гэроічныя справы і стварэньне цуду у вытворчасьці пры дапамозе машын і навукі.

Усё залежыць ад цябе — комсамолка ад тваё энэргічнай працы у камісіях па барацьбе з гэтымі недахопамі, ад тваё працы у спэцыяльных атрадах, ад тваіх збораў на карысьць беспрытульных, ад тваё здольнасьці расштурхаць, разбудзіць агульныя погляды, і ад тваё здольнасьці паставіць на гэтую працу ўвесь вялізарны 2-х мільённы комсамол.

Помні далей, што наша вялікае сьвята 10-ці годзьдзя Кастрычніка засмучаецца тым, што у нас ёсьць яшчэ многа дзясяткаў тысяч людзей, якія ня могуць прачытаць гісторыю Кастрычніка, ня умеючых зразумець нашыя радасьці, і тыя вялікія задачы, якія сталі наперадзе. А за гэтымі цёмнымі людзьмі, якія можа быць на сваёй цемнаце зьяўляюцца лютым ворагам новаму строю і цяжкасьцю на нагах гісторыі—цягнецца яшчэ больш вялікая армія—паўграматных, чуць граматных, і чытаючых па складох. І ў гэтай арміі больш ўсяго жанчын.

Няхай ад сеньняшняга дню «чырвоныя хустачкі» з лемантарам і азбукаю ў руках зьявяцца на вясковыя пункты ліквідацыі няпісьменнасьці і малапісьменнасьці, няхай пашанай для сябе лічыць кожная комсамолка працаваць у гэтай галіне, няхай уся гэта вялізная 400.000 армія, зьдзданая моцнымі энэргічнымі адзінкамі—правадырамі пойдзе заўтра ў бойку супроць цемнаты і несьвядомасьці, організоўваючы роты зборшчыкаў лемантара, роты агітатараў, роты навучаючых і роты, якія будуць вучыцца.

Помні ты, завязаўшы ужо чырвоную хустачку, і маючы кніжку—білет Комсамолу, што на вялікіх прасторах нашай краіны, пераважаючая частка насельніцтва—тваё сёстры па полу. Але як далёкі яны ад цябе у сваім разьвіцьці, у сваім разуменьні, ад надзей, якія адбываюцца і як часта забываем мы аб іх аб масах, захапіўшыся працаю над сабою працаю у сьценах нашай організацыі. Гэтай частцы насельніцтва—жанчыне прадстаіць адыграць вялікую ролю ў справе падняцьця і ўзмацненьня нашай краіны, у справе насьпешнага прасоўваньня новага быту. Для гэтага больш дзяўчат у Комсамол: агітуйце, організуйце, завеце сваіх сясьцер, сваіх таварышок у тую організацыю, дзе ўмеюць прымушаць працаваць ня толькі для сябе, а для усіх. Не 400.000, а мільён дзяўчат павінна быць у Саюзе.

Нарэшце наш чацьверты апошні наказ. Памятай аб сваёй працы, аб сваім месцы ў Комсамоле, аб сваіх запатрабаваньнях, аб сваіх правох. Памятай аб тым, што табе самой трэба быць організаванай для таго, каб прыблізіцца да кіраўніцтва Саюзам, не на словах, а на справе. Помні, што табе трэба адвучыць усіх ад грубых нетаварыскіх насьмешлівых адносін да цябе, да тваё працы.

Такі наш наказ дзяўчыне-комсамолцы. Ці будзе гэта ў сьвята, ці у буднія дні, але мы цьвёрда перакананы ў тое, што ўсе гэтыя задачы будуць пасьпешна разьвязаны нашым дзявочым актывам, што да іх будзе прыкована ўвага усяго саюзу. Залогам гэтага служыць усё больш растучая організаванасьць і актыўнасьць дзяўчыны комсамолкі.

М. З.

ПЕРАВЫБАРЫ СЕЛЬСАВЕТАЎ.

Дзе комсамольскія ячэйкі праводзяць вялікую працу, там комсамольцаў выбіраюць у саветы.

Комсамольцы—добрыя сельсаветчыкі

(Лагойскі раён. Меншчына)

Лагойская комсамольская організацыя ў гэтым годзе прыняла самы актыўны, самы шчыры ўдзел у правядзеньні, як справаздачнай, так і перавыбарчай кампаніі.

Падрыхтоўка да перавыбараў

праводзілася пры самым непасрэдным удзеле ўсяе організацыі.

Узяць хоць-бы Лагойскі мест.-савет. Тут комсамольцы саставілі і сьпісы выбаршчыкаў, выпісалі ўсе позвы і раздалі іх выбаршчыкам.

Праўда. былі тут і недарэчнасьці, як напрыклад: комсамолец з м. Лагойск пашоў па хутарох састаўляць сьпісы, а савет ня даў свайго сябра ў дапамогу яму і апошні, ня ведаючы добра ўсіх насельнікаў у даным вучастку, ня ўсіх папісаў. У выніку позвы ўсім ня былі раздзены і першая сходка гэтага вучастку (Горанаўскага) была сарвана. Але тут віна не комсамольца, а савету. Сельвыбарчая камісія ў гэтым савеце правяла амаль усю падрыхтоўчую працу праз комсамольцаў.

Удзел у саміх выбарах

прынялі ўсе 100 проц. комсамольцаў. На выбарах у шмат якіх мясцох комсамольцы мелі досыць добры ўплыў, як напрыклад: у в. Дашкі ўсе прысутныя сяляне сумесна з комсамольцамі нават сьпявалі «Маладую гвардыю».

Хаця комсамольцамі загадзе і абгаварваліся кандыдатуры, але ад імя комсамольскіх організацый сходам кандыдатуры не прапанаваліся, а выстаўляліся індывідуальна.

Амаль усюды выстаўленыя кандыдатуры комсамольцаў праходзілі (Слабоцкі сельсавет) цалком.

Аўторытэт Комсамолу падняўся

Насельніцтва глядзіць на комсамол, як на заправаўднага дапаможцу партыі.

Калі ў в. Гасьцілавічы была выстаўлена кандыдатура комсамольца і комсамолкі, дык комсамолец быў абраны ў сельсавет без усялякіх пярэчаньняў, а комсамолкі ў нарзаседацелі мужчыны не хацелі абіраць, што жанчына, а жанчыны крычалі:—нам комсамолку трэба выбраць абавязкова, бо толькі яна будзе правільна ў судзе абараняць жанчын!

У в. Мачужычы на сходзе беднаты быў высунут у сябры сельсавету комсамолец 16 год і калі сталі прадстаўнікі ВК казаць, што ён ня мае права быць абраны бо ня мае 18 год, дык не хацелі сяляне з гэтым згадзіцца і казалі—комсамольца нам трэба выбраць.

Гэтыя два прыклады, ўзятыя з шматлікіх, ужо досыць кажуць за пагляд насельніцтва на комсамол.



Дакладчык:—За мінулы год сельсавет атрымаў заяў аб землеўпарадкаваньні 127, аб утварэньні с.-г. колектываў 94...

Голас з публікі: — А колькі вёсак землеўпарадкавана?

— Сельсавет такіх вестак ня мае.

У саветы абрана комсамольцаў

летась было па раёну 14 асоб, а сёлета абрана 19 сяброў і 4 кандыдаты.

Павялічэньне—на 36 проц. Летась старшынь-комсамольцаў быў 1, сакратароў 2, а сёлета тры старшыні і 6 сакратароў (усіх сельсаветаў у раёне 10).

У Гаенскім сельсавеце і Лагойскім мястэчковым савеце—комсамольскія прэзыдыумы.

Комсамольцы і старшыня і сакратар. У Гаенскім сельсавеце амаль палавіна сяброў сельсавету комсамольцы (5 чалавек, а ўсіх сяброў с. с. 11).

Горш справа гэта ў Кораньскім і Калачоўскім сельсаветах, дзе ня выбралі ніводнага комсамольца. Гэта тлумачыцца тым, што ячэйкі тут слабыя, не вядуць сярод сялянства працы і, натуральна, сяляне не адчуваюць і комсамолу і не выбіраюць комсамольцаў у сябры сельсавету бо апошнія ня маюць аўторытэту.

Калі параўнаць процантныя суадносіны к усім сябрам сельсавету абраных комсамольцаў, дык убачым, што летась было 10,7 проц., а сёлета больш 18 проц.

Трэба надзеецца, што абраныя комсамольцы сябе апраўдаюць, як комсамольцы, а комсамольская організацыя к будучаму году выхавае яшчэ больш новых комсамольцаў-сельсаветчыкаў.

Я. Кручонак.

На перавыбарах



Пазбавімся ад гнільля

Дзе бедната прыціскаецца.

(Андросаўшчына, Веляшынскі сельсавет, Капыльскі р.).

На выбарах нашага сельсавету прысутнічала толькі палова выбіральнікаў. Жанчын было зусім мала—толькі 4. Батракі на сход ня прышлі. Гэта тлумачыцца, папершае, цёмнасьцю і забітасьцю нашага батрака, падругое—слабасьцю комсамольскай працы сярод батрацкай моладзі і патрэцяму—ня скліканіся сходы беднаты.

Кандыдатуры, што высоўваліся ў новы сельсавет—не абгаварваліся. Выбаршчыкі казалі «мы іх ведаем».

Дзякуючы гэтаму ў новы сельсавет прашлі ўсе серадніакі і толькі адзін комсамолец.

КУМ.

Мы ўзрасьлі.

(Халопеніцкі раён, Барысаўшчына)

Робячы параўнаньне паміж перавыбарамі с-савету сёлетняга году і мінулага, мы ўбачым вельмі цікавы малюнкі.

У гэтым годзе па Халопеніцкаму раёну выбрана комсамольцаў у саветы 39 чалавек, з іх 29 сябрамі, а астатнія кандыдатамі і ў рэвізыйную камісію.

Летась было 20 чал. а сябрамі толькі ... Таксама летась ня было ніводнага комсамольца—старшынею сельсавету у гэтым годзе маем 2 комсамольцаў, выбраных старшынямі сельсаветаў, (Грыцкавічы і Латыгалічы).

Есьць і некалькі комсамольцаў, якія выбраны старшынямі рэвізыйных камісій.

Ніводнага правалу комсамольцаў на перавыбарах ня было. Усе выстаўленыя кандыдатуры комсамольцаў праходзілі аднагалосна, ніякіх выступленьняў «проціў» з боку насельніцтва не прыкмячалася.

М. Дрэйцар.

Як хто падымае вытворчасьць?

Комсамольцы заводу ім. Леніна клаліся спаць у часе працы.

Дзякуючы падтрыманьня моладзьдзю новаўвядзеньняў на заводзе „Везувій“ атрымана вялікая экономія па сырцу і сродках.

Замацаваліся, павысілі кваліфікацыю.

(Нова-Беліца, Гомельшчына)

Ня так даўно ў нас на прадпрыемстве слова комсамолец ці малады рабочы было знакам гультайнасьці і неакуратных адносін да працы. Ёсьць такія моманты і зараз, але толькі ў адзінічных выпадках.

Асноўная маса рабочай моладзі замацавалася на прадпрыемстве, павысіла сваю кваліфікацыю. Павялічыўся ўдзел усёй рабочай моладзі ў працы вытворчых камісій і нарад. На фабрыцы «Везувій» адна трэцяя частка ўдзельнікаў у вытворчых нарадах зьяўляецца моладзь.

Недастаткова высокая кваліфікацыя і не разуменьне таго, што ўдзел у вытворчых нарадах апрача карысьці вытворчасьці, павышае кваліфікацыю ўдзельніка гэтых нарад, перашкаджае ўцягненьню поўнасьцю ўсёй рабочай моладзі ў вытворчыя нарады.

Слаба яшчэ абстаіць справа і з правядзеньнем рэжыму экономіі, хоць некаторыя дасягненьні ў параўнаньні з мінулым маюцца.

Характэрны малюнак уяўляе з сябе факт, які быў на фабрыцы «Везувій»:

У скрыначным цэху парашылі правесьці шэраг новаўвядзеньняў, што дало-б экономію на сырцу і рабочай сіле. Дарослыя рабочыя і нават партыйцы не адважваліся прыступіць да новаўвядзеньня ў цэху. Але комсамольцы і астатняя рабочая моладзь падтрымалі прапанову адміністрацыі заводу і ў выніку атрымалі вялікую экономію на сырцу і сродках.

Так паступова рабочая моладзь уцягваецца ў вытворчае жыцьцё прадпрыемства.

А. Б.



У нас, на заводзе.

(Нова-Беліца, «Красный Деревообделочник»)

У заводзкай сталоўцы душна і цесна,—гэта сабраліся рабочыя другой зьмены.

Старыя паміж сабою размаўляюць аб спэцадзежы і аб прыбаўцы. Моладзь тут-жа гутарыць аб павышэньні кваліфікацыі, аб варштатах, фізкультуры і аб іншых цікавых пытаньнях.


Раптам сярод гоману ўрываецца гул сірэны, прызываючы рабочых да свае працы.

Па ўсіх кутох заводзкага корпусу расходзяцца рабочыя да сваіх варштатаў. Работа на заводзе цяжкая і брудная: органэльшчыкам пры любым марозе прыходзіцца чапляць крукам калоды, якія на версе рэжуцца на пласты. Работніцы адносяць пласты ў належнае месца. Гэтая работа таксама цяжкая і жанчыны скардзяцца, кажучы «вось-бы яе выконваць мужчынам, а то нам завельмі цяжка».

У бачарным цэху работа не лягчэйшая. Там ўсе кваліфікаваныя рабочыя працуюць зьдзельна. Вось скардзіцца адборшчыца, якая першы раз адбірае ад барабану «сягоньня з мяне вёдзер 10 поту вылілася ад хуткай працы».

— Але і на зьдзельшчыкаў злавацца ня прыходзіцца, бо і ў іх работа ня лёгкая.—Так гавораць старыя адборшчыцы. Праменьні сьвятла падаюць на маладыя потныя твары фугаўшчыкаў, якія афармляюць клёпку.

Але ня гледзячы на цяжкую працу адчуваецца бадзёрасьць і вясёласьць, адчуваецца адзіная сям'я, адзін другому стараецца дапамагчы. Так, напрыклад, фугаўшчыкі ў вольную хвіліну абучаюць сваіх падручных фугаваць, якія з вялікай ахвотай вывучаюць гатую працу. Маецца каля 10 чалавек, у тым ліку і дзяўчат, якія ўмеюць працаваць на машынах.



Вось 18-цігодні Андруша працуе на цыркулярцы, і не адстае ад суседа, дарослага. Ён стараецца выканаць сваю працу як належыць добра.

Вось працаўніца Фаня вучыцца рэзаць на фугаўцы.

І так усюды намнажаецца веды ў маладых рабочых дзеля таго, каб у патрэбную хвіліну замяніць свайго майстра.

Сыпкін.

Падымае вытворчасьць—у... піўной.

(Фабрыка «Звезда» Мазыршчына).

Вытворчая дысцыпліна сярод моладзі нашай фабрыкі пастаўлена слаба. Ёсьць выпадкі калі дарослыя рабочыя негадуюць на моладзь за нядбайныя адносіны да працы.

Наведваньне вытворчых нарад ня толькі беспартыйнай моладзьдзю, але і комсамольцамі вельмі дрэннае. Нават сам прадстаўнік ад моладзі ў той час, як працуе нарада сядзіць у піўнушцы і п'е гарэлку. Бюро комсамольскай ячэйкі аб усім гэтым добра ведае, але нічога не прадпрымае для выжыцьця такіх зьявішч, а іх выжыць—неабходна.

Комсамолец.

Раней „абы з рук“, а цяпер...

Гомель, Галоўныя Майстэрні, школа ФЗВ)

Да гэтага часу ў працы вучняў ФЗВ быў той недахоп, што пры прыёме працы інструктары больш зьвярталі ўвагу на надворны выгляд і на правільнае выкананьне, чым на яго разьмер. Атрымоўвалася такое зьявішча, што больш сумленныя вучні прытрымоўваліся рысунку і разьмераў, а менш сумленныя спускалі «абы з рук».

Цяпер уведзена строгае абсьледаваньне праверка рэчы, як з боку надворнай апрацоўкі так і ў адносінах разьмераў па рысунку. Гэта дае тое, што фабзавучнік прывыкае працаваць па рысунку і выконваць працу точна.

Гэтым-жа мы паднімаем якасьць продукцыі.

Сідорук.

Клаліся спаць у часе працы.

(Нова-Барысаў, завод імя Леніна)

На комсамольскім сходзе 28 студзеня, дзе прысутнічала і ўся беспартыйная моладзь нашага заводу быў зроблены упраўляючым заводам даклад аб задачах моладзі на прадпрыемстве. У гэтым дакладзе ён указаў, што сярод нашай моладзі ёсьць яшчэ дрэнныя, несьвядомыя адносіны да сваёй працы.

Бывалі, нават, выпадкі, калі комсамольцы клаліся спаць у часе працы ў начную зьмену.

Недахопам зьяўляецца яшчэ і тое, што ня ўсе комсамольцы прымаюць удзел у працы вытворчых нарад. Ячэйка вылучыла аднаго хлапца ў вытворчую камісію і больш нічога.

Усе спрэчкі па гэтаму пытаньню зыходзілі да аднаго, што:

У далейшым на ўсе гэтыя недахопы трэба зьвярнуць асаблівую ўвагу і іх абавязкова зьнішчыць.

М. Кролік.

Чаму нам трэба зьнізіць цены.

Вось ужо больш чым за паўгода, як Савецкая ўлада і партыя вядуць упартую барацьбу за зьніжэньне цэн на оптавыя і розьнічныя тавары, галоўным чынам, прамысловасьцю.

Ня гледзячы на даволі значны тэрмін і на вялікія стараньні, якія ўкладваюцца ў гэтую справу посьпехі ўсё яшчэ малазначны. Кампанія яшчэ нявыпаўнена, зараз заслугоўвае асабліва вялікай увагі. На задачы зьніжэньня цэн зьвяртаецца ў сучасны момант усеагульная ўвага.

Чаму Савецкая ўлада і комуністычная партыя так настойна працуюць над гэтай справай, чаму мы як бы там ня было дабіваемся зьніжэньня цэн і зьвязваем з гэтаю задачаю ўсе іншыя гаспадарчыя пытаньні.

Справа ў тым, што ў нас у Рабоча-Сялянскім Саюзе, політыка цэн адыгрывае першую ролю. Гэта зброя, пры дапамозе якой, мы зможам правільна забясьпечыць інтарэсы рабочае клясы і сялян. Цэны ў нас рэгулююць усю нашу гаспадарку.

У руках нашай дзяржавы згуртавана ўся галоўная прамысловасьць.

Буйны і сярэдні гандаль таксама знаходзіцца над ведамі дзяржавы і коопэрацыі. Такое ... опішча дае магчымасьць дзяржаве ... ць тавар з фабрыкі якасьці лепшай і прадаваць яго па найбольш дзяшовай цане. Вось у гэтым і не раважнасьць плянавай соцыялістычнай гаспадаркі.

Чаму-ж у нас і якасьцю тавар кульгае і цана высокая?

Тут мы і сустракаем шэраг супярэчнасьцяй.

Паперша, у нас кульгае тэхніка. Нам патрэбны новыя машыны і абсталяваньне, у нас недастаткова кваліфікаваны рабочы склад, у нас, нарэшце не хапае сырцу, (мала баваўны, шэрсьці, скуры і г. д.). У дадатак усяго мы маем вялікае «ўпраўленьне», часта на вылёт казённае, бюрократычнае і чыноўнічаскае.

Падругое, у нас кульгае гандлёвая сыстэма. Многа лішніх служачых, многа лішніх рук, праз якія праходзіць тавар. Кепска пастаўлена перавозка і водпуск тавару. Мы не навучыліся яшчэ добра гандляваць.

Як мы бачым, у нас частка прычын такога характару, якія мы можам і павінны зьнішчыць не адцягваючы на доўгі час. Гэта ў першую чаргу кепскае гаспадараньне, бюрократызм, высокія накладныя выдаткі. Адначасова, вядома, усе нашы стараньні павінны быць накіраваны на падняцьце тэхнікі, на павялічэньне здабычы сырцу, на рацыяналізацыю ўсіх бакоў гаспадаркі. Лёзунг індустрыялізацыі зьмяшчае ўсе гэтыя задачы.

Такім чынам барацьба за зьніжэньне цэн ёсьць адначасова барацьба падняцьця гаспадаркі ў цэлым, ёсьць барацьба з бюрократызмам, ёсьць барацьба з адсталасьцю, з нізкай вытворчасьцю ў працы і г. д. Але гэта яшчэ ня ўсё. Зьніжэньне цэн вызначае таксама рэальнае павышэньне заработку рабочага, служачага. Гэта самы бліжэйшы вынік, які павінен адчуваць кожны працаўнік.

Вось якую шырокую програму задач абдымае пытаньне аб зьніжэньні цэн. І вось чаму яно стаіць зараз у асяродку ўсяе нашай увагі. Трэба дабавіць яшчэ, што ў апошні час наглядаецца пагражаючая розьніца паміж цэнамі на сельскагаспадарчыя продукты і цэнамі на фабрычныя тавары. Гэта б'е па змычцы з вёскай. Гэта б'е па сельскай гаспадарцы.

Уся ўвага павінна быць накіравана на памяншэньне гэтага расходжваньня ў цэнах. Розьнічныя цэны на прамысловыя тавары павінны быць, як бы там ня было, зьніжаны. І гэтае зьніжэньне павінны адчуваць на справе ў сялянскай спажывецкай краме.

Барацьба за зьніжэньне цэн найвялікшая задача ўсёй грамадзкасьці, усяго насельніцтва. Профсаюзы і Комсамол павінны быць у першых шэрагах на фронце гэтай барацьбы.

Усебеларускі зьезд МОПР'у.

Усебеларускі зьезд МОПР'у склікаецца ў Менску ў красавіку месяцы г. г.

* * *

Цэнтральны Камітэт МОПР'у БССР распачаў выданьне шэрагу популярных і танных кніжак аб працы і задачах МОПР'у. Ужо вышлі з друку 2 кніжкі, цаною па 2 кап. кожная.

Пэдтэхнікумы беларусізаваны.

Наркамасьветы правёў беларусізацыю ў 9 пэдтэхнікумах БССР амаль на ўсе 100 проц.

Горш абстаіць справа у Гомельшчыне, дзе выкладаньне нават у Белпэдтэхнікуме вядзецца на некаторым прадметам на расійскай мове.

Чарговая задача Наркамасьветы—паглыбіць беларусізацыю ў пэдтэхнікумах.

Сярод пісьменьнікаў.

«Маладняк».

Вышаў з друку першы нумар часопісі «Маладняк» за студзень г. г.

Новым сакратаром ЦБ «Маладняка» назначан тав. Сташэўскі.

«Узвышша».

Здадзен у друк першы нумар часопісі літаратурнага аб'яднаньня «Узвышша» пад такой-жа назвай. Першы нумар выйдзе ў другой палове лютага і будзе выдавацца рэгулярна 1 раз у два месяцы.

У хуткім часе «Узвышша» пачне выданьне сваёй бібліотэчкі прыгожага пісьменства. Ужо здадзены ў Выдавецтва зборнікі наступных сяброў аб'яднаньня: З. Бядулі, Я. Пушчы і Крапівы.

З сакавіка месяцу гэтага году «Узвышша» будзе наладжваць літаратурна-мастацкія вечары.

У тры радкі.

▣ Дзеля паленшаньня бібліотэчнае справы Інбелькульт прыступіў да досьледу літаратурных запросаў вучнёўскай моладзі.

▣ На карысьць палітвязьняў Польшчы артысты Белар. Дзярж. Тэатру ахвяравал ЦК МОПР'у БССР—550 руб.

▣ ЦБ Пралетстуд хадайнічае перад Белкаапсаюзам аб распаўсюджваньні каапэрацыйнага крэдыту ў 1-ю чаргу на студэнтаў-стыпэндыятаў.

▣ У Доме Чырвонай Арміі адчынена выстаўка матар'ялаў да гадавіны Ч. Арміі.

ВАША ЯЧЭЙКА ДРЭННАЯ!

Яна ня прымала належных захадаў да закупкі білетаў на агульнадаступныя спэктаклі для моладзі, організаваныя „Чырвонай Зьменай".

Яшчэ ня позна справіць памылку!

Білеты на спэктаклі (ад 15 да 75 кап.) кожны вечар прадаюцца ў клюбе „КІМ" у тав. Ароцкера.

Менская Комсамолія, пасьпяшайся купіць білеты!

„Мяжа".

(У вышэйшым судзе).

«Мяжа»—гэта ціхі пасёлак, закінуты ў адным з глухіх куткоў Віцебскай акругі. Некалькі сямей малазямельных сялян аппрацоўвалі старанна і дружна гэты кавалак зямлі. Пасёлак праквітаў. Зьвілася і кузьня свая і некалькі сельска-гаспадарчых машын.

Так было да 1926 году, пакуль не ўзьнікла розныя супярэчнасьці сярод жыхароў пасёлку. Стала не хапаць зямлі. Насельніцтва ўзрасло да 12 сямей.

— Што рабіць? Выхад адзін—перасяленьне.

У хуткім часе была створана спэцыяльная камісія па перасяленьню. У склад яе ўвашлі ад жыхароў пасёлку: Д. Шкрэдаў, Г. Харлапенка і І. Паўлючэнка.

Яны ўнесьлі прапанову, каб з пасёлку выселіць больш хуліганскі элемэнт. Паўлючэнка нават настаяў на тым, каб выселіць яго ўласнага сына Антося, які ў апошнія часы вельмі п'янстваваў і хуліганіў.

Антось даведаўшыся аб гэтым, нешта задумаў.

У ліпні, сьвяточным днём Антось з сваім прыяцелем Трахімам Загнетам, падвыпіўшы, пашоў прагуляцца на ваколіцу...

Было ўжо позна, калі 2 калегі спаткалі старога Паўлючэнка. Ня доўга думаючы, яны накінуліся на яго.

Калі сонныя сяляне, ускінуўшыя на сьпех сьвіткі, прыбеглі на ваколіцу, яны ўбачылі, што стары Паўлючэнка быў забіты.

Віцебскі акруговы суд прыгаварыў Антося Паўлючэнка і Трахіма Загнета да 9 год турэмнага зьняволеньня кожнага.

Вышэйшы суд прыгавар зацьвердзіў.

Вій.

НА КНІЖНАЙ ПАЛІЦЫ.

Што чытаць да дню Чырвонай арміі

23-га лютага Чырвоная армія сьвяткуе 9-ю гадавіну свайго існаваньня.

У нашы дні, калі на кругавідзе зноў згушчаюцца хмары, ні адзін грамадзянін СССР, а комуніст і комсамолец тым болей, ня можа застацца бязудзельным да жыцьця Чырвонай арміі. Стары лёзунг «Калі жадаеш міру рыхтуйся да вайны» —застаецца верным і для нас.

Абарона краіны—справа ня толькі арміі, але і ўсяго насельніцтва. Армія наша невялікая, але яе падтрымлівае ўвесь народ. Кожны грамадзянін павінен умець страляць і ведаць свае месца і свае абавязкі, калі гране гром вайны.

* * *

Перш за ўсё трэба ведаць, што думаў і якія задачы ставіў перад Чырвонай арміяй яе першы і бясьсьмертны організатар Уладзімер Ільліч Ленін. Ленін усяго прачытаць яго ўласныя артыкулы ў зборніку: Ленін. «Армія і рэволюцыя» (Гвиз, 180 стр. Ц. 35 к.) і ў кніжцы М. Фрунзэ «Ленін і Чырвоная армія» (Гвиз, 1925 г. Ц. 50 к.). Абодвы гэтых кнігі разьлічаны на падрыхтаванага чытача, а для нізавога чытача іх заменіць популярная кніжка Я. Броніна «Ленін і Чырвоная армія» (Гвиз, 1925 г., 56 стр. Ц. 15 к.).

З утварэньнем, гісторыяй і разьвіцьцем Чырвонай Арміі, ад атрадаў чырвонагвардзейцаў і да апошняй рэорганізацыі яе, пазнаёміць нас кніга В. Таля «Гісторыя Чырвонай Арміі» (Гвиз, 1925 г., 208 стар., ц. 90 к.). Для менш падрыхтаваных раім кніжку С. Вянцова «Ад Чырвонай гвардыі да узброенага народу» («Молодая гвардия», 56 стар., ц. 50 к.).

Вельмі важна быць добра знаёмым з унутраным пабудаваньнем Чырвонай Арміі і нашай тэрыторыяльна-міліцыйнай сыстэмай. Тут ёсьць шэраг даступных кніг: І. Аляксееў «Тэрыторыяльныя фарміраваньні» (Гвиз, 1926 г., 118 стар., ц. 50 к.) і яшчэ больш даступная—А. Гродка. «Тэрыторыяльная Чырвоная Армія і абарона СССР (Гвиз, 1925 г., ц. 50 к.)

Са значэньнем Чырвонай Арміі ў пэрыод дыктатуры пролетарыяту знаёміць таксама невялічкія кніжкі: Шышоў «Чаму патрэбна Чырвоная Армія» (Гвиз, 25 г., ц. 5 к.), А. Гродка «Ці дарма траціць селянін час на службе ў Чырвонай Арміі (Гвиз, 62 стар., ц. 12 к.), А. Кадзішаў «Што павінен ведаць малады чырвонаармеец (Гвиз, 24 г.), Мастаценка «Даприызыўная падрыхтоўка» (Гвиз, 25 г., ц. 5 к.).

Адзначым яшчэ адну кніжку: К. Падсоцкі «Вучоба і быт Чырвонай Арміі («Мол. Гвардия», 24 г., 48 стар., ц. 20 к.).

Для правядзеньня дню 23-га лютага ў вясковай ячэйцы раім зборнік для хатычытальняў пад рэдакцыяй **Е. Аржэхаева** «Дзень Чырвонай Арміі (ГИЗ, 128 стар. Ц. 1 руб.).

Вельмі пажадана прыўрочыць да гэтага дню адчытаньне ваеннага кутка, які павінен быць у кожным комсамольскім клюбе. Тут дапаможа кніжка **В. Камскага і В. Каробачкіна** «Ваенны куток (ГВИЗ, 25 г., 118 стар., Ц. 60 к.).

Наразье пакажам на кніжкі, якія асьвятляюць узаемадносіны Чырвонай арміі з комсамолам. Аб гэтым апавядаюць кніжкі **М. Рафэса** «Чырвоная Армія і Комсамол» («Мол. Гв.», 25 г., 64 стар., Ц. 25 к.); **К. Рачкоўскага** «Комсамол у Чырвонай арміі і Чырвоным флёце» (Гвиз, 35 стар. Ц. 15 к.) і **Ф. Пажыткава** «Ваенная праца комсамолу ў вёсцы» («Мол. Гв.» 26 г., 32 стар. Ц. 12 к.).

Асабліва рэкомэндуем зборнік пад рэдакцыяй **А. Курціка** «Лінкор Парыская Комуна», які гэтымі днямі выйдзе з друку (Выдавецтва «Чырвоная Зьмена»).

Шпацыя

Салют старэйшым братом.

Піонэрская дэмонстрацыя ў Менску.

12-ая гадзіна дню.

Піонэрскія атрады гораду Менску зьбіраюцца каля сваіх райкомаў.

Весела.

Цеплае надвор'е і сьнег бадзёрыць іх.

Яны ідуць, каб шчыра прывітаць старэйшых братоў-дэлегатаў 3-й акруговай конфэрэнцыі ЛКСМБ.

Пасьля кароценькага мітынгу на Плошчы Волі піонэрская дэмонстрацыя накіроўваецца да клюбу КІМ, у якім адбываецца конфэрэнцыя.

Мільгаюць маленькія галоўкі, паднятыя рукі, чырвоныя сьцягі.

Ві-та-ем ста-рэй-шых бра-тоў!—нясецца навакол.

У гадзіны 3 дню піонэрскія атрады рассасаліся па вуліцам Менску.

В. К-кі.

Вясёлыя радкі.

«Запаматаў»...

Тав. сакратар звяртаецца да адказнага сакратара:

— Ты запамятаў падпісацца, таварыш сакратар!

— Зноў падпісацца?!

— Так, але на гэты раз—**падпісацца на „Чырвоную Зьмену".**

Беларуская мова.

(У школе).

— Бараноўскі, што такое мары?

— Зьніжэньне цэн.

Цяжкая неабходнасьць.

— Паслухай, ці няма ў цябе на прыкмеце бухгальтара добрага?

— Нашто табе? У цябе і адзінаму няма чаго рабіць!

— Што-ж я магу зрабіць, калі штату належыць?!

АПАВЯШЧЭНЬНІ

Суд над... музыкай.

У пятніцу 11 лютага, а 8 гадз. ўвечары, у памяшканьні клюбу КІМ адбудзецца суд над музыкай, організаваны юнсэкцыяй Дому Працасьветы.

У якасьці абвінаваўцы і абаронцы выступаюць вядомыя спэцыялісты па музыцы проф. Дройзін (музтэхнікум) і Тамбоў (БДУ).

У якасьці сьведак могуць выступаць усе жадаючыя.

Білеты у клюбе КІМ.

Згублены.

— Сябр. білет ЛКСМБ на імя Кустуша, выд. Менакругкомам за № 8467.

— Час пасьведчаньне № 27 на імя Э. Галубка, выд Менакругкомам.

Адказныя рэдактары: А. БАРАНЬКІН, А. КУРЦІК.

МІНАНОСЕЦ У СКРЫНЦЫ.

(З Менскай акруговай конфэрэнцыі ЛКСМБ)

Балтыка ў зімнім сьнячы...

Ля шэрага граніту Кронштацкай набярэжнай стаяць закаваныя ў лёд гіганты—карабалі.



Тав. Самарын.

Сярод лесу мачтаў, у мутнай дымцы Кранштацкай прыстані, бышцам зачараваны стаіць падшэфны Беларускаму Комсамолу лінкор «Парыская Комуна».

Глыбокай марской восеньню лінкор апошні раз моцна дыхнуў кавалкамі чырвонага дыму. Праціваючы ускрыцьця сірэна і замер гук яе недзе далёка ў прасторы заленых хваль...

Лінкор стаў на зімовы рамонт. Жыцьцё на караблі пашло менш бурным тэмпам. Сумнавата крыху. Шэфская сувязь таксама слабавата.

* * *

Мінаносец у скрыньку папаў нечакана.

З далёкай Беларусі ад шэфаў прышла вестка:

— «5-га лютага склікаецца Менская акруговая конфэрэнцыя Комсамолу»...

І тагды у маракоў зьвілася думка—паслаць шэфам што небудзь такое марское...

Але што?!

— Давайце пашлем мінаносец у мініатюры!.. Модэль «Леніна»!..

— Але дзе ўзяць яго?.. Мінаносец?..

— Пабудуем...

Карабель будавалі незвычайным спосабам. Толькі 4 дні. І не ў карабельных верфях і стапелях а ў трумнай майстэрні.

4 дні ішла праца. Матросы 12-га кубрыка прымацаванага да Менскай організацыі долатамі вырэзалі корпус мінаносца. Выстругвалі гарматы. 3 сьвіціцу змайстравалі 2 шлюпкі. Паставілі мачты. З суровай матроскай ніткі зрабілі радые.

Мінаносец гатоў. І прыгожы—ж у яго выгляд! Даскональны адбітак з мінаносца «Ленін».

Матросы любоўна абглядзелі свой твор. Узрушнулі крыху:


— Паламаюць яго нашы шэфы... На ўмеюць яны шанаваць такіх рэчаў!..

Мінаносец запакавалі у фанэрную скрыньку, ўручылі ў рукі матросу Самарыну, з наказам, каб мінаносец быў дастаўлен на месца «цэлым і непрэдзімым».

* * *

5-га лютага пасьля «доўгага плаваньня» з Кронштаду у Менск—мінаносец апынуўся у нечаканым рэйдзе: на чырвоным сукне стала прэзыдыуму Менскай акруговай комсамольскай конфэрэнцыі.

Самарын вітае конфэрэнцыю.



Мінаносец «Ленін», модэль якога была паднесена Менскай акр. конфэрэнцыі.

— Мы, маладое пакаленьне, якое знаходзіцца ў Чырвонай Арміі і Флёце, ведаем, што на нашым мірнае будаўніцтва мае замер працягнуць сваю лапу міравая буржуазія... Але мы павінны сказаць, што у нашых скляпох порах заўсёды сухі!!!

Мінаносец бышцам у падмацаваньне гэтых слоў паблісківаў мініатюрнымі гарматамі.

Грымела комсамольскае «ура».

Мінаносец, трэба думаць, ня будзе зьняважаны і паламаны. Ен будзе ў пашане.

Ю. Каваль.

Чытай, выпісвай, распаўсюджвай

Нямысьлім той комсамолец, які ня чытае «Чырвоную Зьмену».

Усе маладыя рабочыя і сяляне чытаюць «Чырвоную Зьмену».

адзіную ў Беларусі масавую газэту рабоча-сялянскай моладзі

„ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА"

(Орган Цэнтральнага Камітэту ЛКСМБ)

Газэта выходзіць 3 разы ў тыдзень:

У СЕРАДУ, ПЯТНІЦУ і НЯДЗЕЛЮ

Газэта выходзіць з дадаткамі!

З 1-га сакавіка 1927 г. «Чырвоная Зьмена» выходзіць с наступнымі платнымі дадаткамі:

„МАЛАДНЯК" (штомесячная літаратурна-мастацкая часопісь),

„ПЛУГ" (штомесячная сельска-гаспадарчая часопісь),

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ" (двухтыднёвая кіраўнічая тэорэтычна-політычная часопісь ЦК УсеЛКСМ),

„СМЕНА" (двухтыднёвая масавая літаратурна-мастацкая і граматыка-сельская часопісь рабочай моладзі на рас. мове),

„ЖУРНАЛ КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ" (двухтыднёвая часопісь сялянскай моладзі на рас. мове)

Памятуй умовы падпіскі:

НАЗВА ВЫДАНЬНЯЎ.	Падпісная цана					
	На 1 м-ц.		На 3 м-цы.		На 6 м-цаў.	
	Руб.	Кап.	Руб.	Кап.	Руб.	Кап.
«Чырвоная Зьмена» без дадатку	—	25	—	75	1	50
Трэба дадаткова даплачваць да падпісной цаны на «Чыр. Зьмену» за:						
«Маладняк»	—	35	1	5	2	10
«Плуг»	—	10	—	30	—	60
«Юный коммунист»	—	50	1	50	3	—
«Смена»	—	28	—	84	1	68
«Журнал крестьянской молодежи»	—	25	—	75	1	50

Гарантуюецца акуратная дасылка выданьняў ва ўсе гарады і вёскі пры ўмове, калі падпішчык дасьць дасканалы і пабрабязны адрас і своечасова здасьць падпіску.

Падпіска прымаецца: кантораю газ. «Звезда» (Менск, Савецкая 63) і яе упаўнаважанымі, ячэйковымі упаўнаважанымі на друку, усімі аддзяленьнямі Беларускага Дзяржаўнага Выдавецтва, усімі паштова-тэлеграфнымі аддзяленьнямі і упаўнаважанымі Выдавецтва ЦК ЛКСМБ «Чырвоная Зьмена».

Выдавецтва «Чырвоная Зьмена».

Галоўлітбел № 23986 Друкарня БДВ.